

Запрашаем наведаць
13 мая 2023 г.

Дзень грамадзянскага і патрыятычнага,
духоўна-маральнага выхавання

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Я малюю сваю сям'ю"	9.00 - 9.45	Кабінет №9	Марчык Т.П.
Займальная гадзіна "Калі ёсць сям'я - значыць шчаслівы я"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Марчык Т.П.
Кіналекторый "Герб і сцяг маёй краіны". "Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Імховік Н.А.
Акцыя "Дапаможам кніжкам"	11.45 - 12.30	Бібліятэка	Кніга А.У.
5 - 8 класы			
Майстэрня зносін "Цяпло сямейнага ачага"	9.00 - 9.45	Кабінет №10	Калюта А.Я.
Конкурс калажаў "Сучасная сям'я - гэта..."	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Імховік Н.А.
Кіналекторый "Герб і сцяг маёй краіны". "Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Імховік Н.А.
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Стадыён	Карнялюк В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Стадыён	Карнялюк В.М.